

ЗАЙМЕННІК

Варыянт 1

Тэст А

**A1. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікам і яго разрадам.
Адзначце нумар правільнага адказу.**

- | | |
|------------|---------------|
| А. Усякі | 1) асабовы |
| Б. Мой | 2) прыналежны |
| В. Колькі? | 3) указальны |
| Г. Такі | 4) азначальны |
| Д. Вы | 5) пытальны |

- А4Б5В1Г3Д2
- А4Б2В5Г3Д1
- А2Б3В5Г4Д1
- А1Б3В5Г4Д2
- А3Б2В4Г5Д1

A2. Адзначце займеннікі, суадносныя з назоўнікамі.

- 1) Яны;
- 2) які;
- 3) што-небудзь;
- 4) нішто;
- 5) твой.

A3. Адзначце няпэўныя займеннікі.

- 1) Чыё;
- 2) хто;
- 3) нечы;
- 4) усё;
- 5) некалькі.

A4. Адзначце займеннікі, якія ўжываюцца ў кніжных стылях.

- 1) Штосьці;
- 2) хтось;
- 3) яго;
- 4) якісь;
- 5) чыйсь.

A5. Адзначце правільны адказ.

Займеннік у сказе паказвае на бліжэйшы да яго

- 1) Дзеяслоў;
- 2) дзеепрыметнік;
- 3) назоўнік таго самага роду і ліку;
- 4) прыметнік;
- 5) лічэбнік.

А6. Адзначце займеннікі творнага склону.

- 1) Тым;
- 2) увесь;
- 3) сабе;
- 4) самай;
- 5) самых.

А7. Адзначце правільнае напісанне займеннікаў.

- 1) Хтосьці;
- 2) штонебудзь;
- 3) якісці;
- 4) абы-чый;
- 5) ні з кім.

А8. Адзначце словазлучэнні з займеннікамі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара а.

- 1) Суцяшаю с__бе;
- 2) зрабіў с__бе шафу;
- 3) пазнаю с__бе;
- 4) адчуваць с__бе;
- 5) жыў сам па с__бе.

А9. Адзначце адмоўныя займеннікі, у якіх пры скланенні націск на канчатку.

- 1) Ніякі;
- 2) ніхто;
- 3) нікае;
- 4) нікія;
- 5) нішто.

А10. Адзначце займеннікі, утвораныя пры дапамозе прыставак.

- 1) Хто;
- 2) абы-чый;
- 3) абы пра што;
- 4) нейкі;

Тэст А

**А1. Устанавіце адпаведнасць паміж займеннікамі і яго разрадам.
Адзначце нумар правільнага адказу.**

- | | |
|----------------|-------------|
| А. Нічый | 1) зваротны |
| Б. Сябе | 2) адносны |
| В. Што-небудзь | 3) адмоўны |
| Г. Я | 4) няпэўны |
| Д. Каторы | 5) асабовы |

- А4Б5В1Г3Д2
- А4Б2В5Г3Д1
- А3Б1В4Г5Д2
- А1Б3В5Г4Д2
- А3Б2В4Г5Д1

А2. Адзначце займеннікі, суадносныя з прыметнікамі.

- 1) Ён;
- 2) мой;
- 3) хто;
- 4) яны;
- 5) кожны.

А3. Адзначце адносныя займеннікі.

- 1) Тая;
- 2) колькі;
- 3) само;
- 4) які;
- 5) гэтак.

А4. Адзначце правільнае напісанне выказаў з адмоўным значэннем.

- 1) Не ў кога;
- 2) не было ў каго спытаць;
- 3) нема каго;
- 4) без неякай патрэбы;
- 5) не будзе чым .

А5. Адзначце правільныя адказы.

Пры выпраўленні сказа з двухсэнсавым ужываннем займенніка выкарыстоўваюць спосабы

- 1) Перабудова сказа;
- 2) ужыванне замест займенніка прыметніка;
- 3) пропуск сказа;
- 4) пропуск займенніка 3-й асобы;
- 5) устаўка пасля займенніка адпаведнага паясняльнага слова.

A6. Адзначце ўказальныя займеннікі роднага склону.

- 1) Мне;
- 2) самай;
- 3) такога;
- 4) гэтага;
- 5) іншай.

A7. Адзначце правільнае напісанне займеннікаў.

- 1) Штосці;
- 2) сёй-той;
- 3) абы-з-кім;
- 4) ні з чым;
- 5) а ніякі.

A8. Адзначце словазлучэнні з займеннікамі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара я.

- 1) Прызнацца самому с__бе;
- 2) мець пры с__бе;
- 3) скінуць з с__бе;
- 4) убачыць с__бе;
- 5) узяць з с__бой.

A9. Адзначце літаратурныя формы займеннікаў.

- 1) Іш да таго;
- 2) нікае;
- 3) усяе;
- 4) ні на каго;
- 5) некаторы.

A10. Адзначце займеннікі, утвораныя пры дапамозе постфіксаў.

- 1) Чый-небудзь;
- 2) некалькі;
- 3) хтосьці;
- 4) нешта;
- 5) нечы.

Г. Ваш
Д. Чый

4) пытальны
5) адносны

- А4Б5В1Г3Д2
- А4Б2В5Г3Д1
- А3Б1В4Г5Д2
- А1Б3В5Г4Д2
- А2Б4В3Г1Д5

А2. Адзначце займеннікі, суадносныя з лічэбнікамі.

- 1) Гэтулькі;
- 2) яе;
- 3) усякі;
- 4) колькі;
- 5) некалькі.

А3. Адзначце ўказальныя займеннікі.

- 1) Той;
- 2) мой;
- 3) гэты;
- 4) сябе;
- 5) наш.

А4. Адзначце выразы з займеннікамі, якія ўжываюцца толькі ў адмоўных сказах.

- 1) Не што іншае як;
- 2) ніхто іншы не;
- 3) не чым іншым, як;
- 4) не таму іншаму, як;
- 5) нішто іншае не.

А5. Адзначце правільныя адказы.

Займеннік *мы* (“аўтарскае мы”) часта ўжываецца ў такіх стылях, як

- 1) Гутарковы;
- 2) афіцыйна-справавы;
- 3) навуковы;
- 4) мастацкі;
- 5) публіцыстычны.

А6. Адзначце адмоўныя займеннікі давальнага склону.

- 1) Якому;
- 2) нічыёй;
- 3) нейкай;

- 4) чыйму;
- 5) нічыім.

A7. Адзначце правільнае напісанне займеннікаў.

- 1) Некаторы;
- 2) ні-якія;
- 3) ні аб чыйм;
- 4) а нікім;
- 5) якінебудзь.

A8. Адзначце словазлучэнні з займеннікамі, у якіх на месцы пропуску пішацца літара *о*.

- 1) Бачыць с__мага вялікага сабаку;
- 2) прызнацца сам__й сабе;
- 3) быць сам__м шчаслівым;
- 4) святло ў т__м акне;
- 5) успамін аб т__й сустрэчы.

A9. Адзначце словазлучэнні з прыналежнымі займеннікамі.

- 1) Пад маімі нагамі;
- 2) убачылі яе;
- 3) у сваім пакоі;
- 4) напісалі яму;
- 5) яго ўсмешка.

A10. Адзначце займеннікі, у якіх націск на першым складзе слова.

- 1) увесь;
- 2) некага;
- 3) абь-хто;
- 4) лепша;
- 5) хто-небудзь.

A11. Адзначце выразы з займеннікамі, якія перайшлі ў прыслоўе.

- 1) Сама рака;
- 2) чаму такі вясёлы?;
- 3) чыя пасада?;
- 4) чаго зажурыўся?;
- 5) адзін вучань.

Тэст В

В1. Закончыце фармулёўку.

Формы назоўнага склону не мае займеннік...

□□□□

В2. Складзіце і запішыце сказ, у якім займеннік выконвае сінтаксічную функцыю дапаўнення.

□□□

В3. Пракляняце займеннік *сябе*, выдзяляючы канчатак.

Н. □□□□

Р. □□□□

Д. □□□□

В. □□□□

Т. □□□□□

М. □□□□□□□

В4. Запішыце займеннік у форме роднага склона

Нешта.

□□□□□□

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ